

Дата: 16.10.2014 Время: 15:00

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик	Готовят
1	Аб арганізацыі інфармацыйнага забяпачэння навукова-адукацыйнай работы ва ўніверсітэце	Іваноў А.В.	Дэканы факультэтаў, кіраўнікі структурных падраздзяленняў
2	Аб выкананні рашэнняў Савета ўніверсітэта, прынятых у 2013/2014 навучальным годзе	Табуноў В.В.	Прарэктары, дэканы факультэтаў, кіраўнікі аддзелаў і службаў
3	Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў	Лаўрыновіч Д.С.	Конкурсная камісія

Решение:

ВОПРОС

- I. Аб арганізацыі інфармацыйнага забяпачэння навукова-адукацыйнай работы ва ўніверсітэце

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Принять к сведению информацию, представленную в докладе проректора по научной работе А.В. Иванова.
2. С целью совершенствования информационного обеспечения научно-образовательной, воспитательной и управленческой деятельности в университете:
 - 1) начальнику отдела информационных технологий Сакович Л.И. до 01.11.2014 г. представить предложения по подключению к сети Интернет структурных подразделений, не охваченных действующей сетью;
 - 2) начальнику отдела информационных технологий Сакович Л.И., заведующей канцелярией Алексейчиковой Е.В. до 01.11.2014 г. подготовить предложения по созданию банка данных полнотекстовых вариантов локальных нормативных документов;
 - 3) заведующим кафедрами активизировать деятельность по созданию персональных страниц преподавателей на сайте университета;
 - 4) проректору по научной работе Иванову А.В. до 01.01.2015 г. создать рабочую группу и подготовить предложения по оптимизации количества и объема вопросов, рассматриваемых на заседаниях советов университетского уровня.
3. С целью повышения ответственности заведующих кафедрами за представление прогнозных показателей и их выполнение учёному секретарю Совета университета Табунову В.В. до 01.12.2014 г. организовать работу руководителей структурных подразделений по внесению предложений в перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию, «Показателей деятельности заведующего кафедрой» с информацией о выполнении планов за отчётный период и планируемых к выполнению мероприятиях и показателях.
4. С целью повышения конкурентоспособности на рынке научно-образовательных услуг, привлечения внебюджетного финансирования начальнику отдела международных связей Мачекину С.Н., заместителям деканов факультетов по научной и учебной работе, заведующим кафедрами активизировать деятельность по привлечению ресурсов международных фонтов.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной работе Иванова А.В.

ВОПРОС

- II. Аб выкананні рашэнняў Савета ўніверсітэта, прынятых у 2013/2014 навучальным годзе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Информацию о выполнении решений Совета университета за 2013/2014 учебный год принять к сведению.
2. Ректорату, деканам факультетов, руководителям всех структурных подразделений неукоснительно выполнять постановления, принятые Советом университета.
3. Разработать и утвердить положение о мониторинге эффективности идеологической и воспитательной работы в университете.
Срок: до 20.12.2014 г.
Ответственные: начальник отдела воспитательной работы с молодёжью Набокова Л.В.
4. Изготовить и разместить стенд «Учёные университета — лауреаты премии университета за научные достижения».
Срок: до 01.01.2015 г.
Ответственные: проректор по научной работе Иванов А.В., проректор по административно-хозяйственной части Кармызов В.Ф.
5. Представить перечень документов о научных школах по археологии, истории политических партий, истории Беларуси, философии образования в НИС.
Срок: до 01.03.2015 г.
Ответственные: Марзалюк И.А., Лавринович Д.С., Пурышева Н.М., Вишневский М.И.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на ученого секретаря Совета университета Табунова В.В.

ВОПРОС

- III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў